

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. На гэтым тыдні вы зможаце падвесці вынік, хоць бы прамежкавы, у якой-небудзь з абласцей сваёй дзейнасці. Альбо вас настойліва папросяць гэта зрабіць. Лёс падарыць нейкі шанц, магчыма, гэта будзе новая работа ці верагоднасць памяншаць месца жыхарства. У любым выпадку, набудзеце штосьці каштоўнае для сябе. У чацвер будзе асцярожныя з новымі знаёмымі, не ўсім варта верыць. У выхадныя паспрабуйце аддаць больш часу сабе і сваёй сям'і.

ЦЯЛЕЦ. Надшыю важны перыяд, які дазволіць раскрыць здольнасці ў прафесійным плане. Не трэба сумнявацца, ленавацца, сыходзіць ад адказнасці. Не марнуйце свае сілы па дробязях. Пазбягайце канфліктаў і на рабоце, і ў сям'і. Памятайце, што ва ўсім свая праўда. Шукайце кампраміс. Здабыўшы душэўны спакой, адчуеце сябе гаспадаром становішча.

БЛІЗНЯТЫ. Вы зможаце дамагчыся выдатных вынікаў і рэалізаваць лёсавызначальныя планы. Для вас будуць створаны самыя спрыяльныя ўмовы: і на рабоце, і ў асабістым жыцці. Паспрабуйце змяніць свет. Менавіта цяпер вы зможаце многае. Выкарыстоўвайце гэты шанц. У любоўных справах вас чакаюць прыемныя падзеі: прапанова рукі і сэрца або папаўненне ў сям'і.

РАК. Пачатак тыдня — час, надзвычай спрыяльны для бізнесу. Хоць не выключаны некаторыя непаразуменні, але вам удацца іх спакойна і карэктна вырашыць. У спрэчках, як вядома, нараджаецца ісціна. Так што не бойцеся прарэчыць калегам або сябрам. Не давайце нагоды лічыць сябе слабай асобай. У чацвер вам усміхнецца ўдача і зможаце проста горы звярнуць. У выхадныя дні паспрабуйце забяспечыць сабе максімальны спакой і адпачынак.

ЛЕЎ. Запальчыласць і раздражняльнасць — вашы галоўныя ворагі на гэтым тыдні. Сачыце за сваімі словамі. У выхадныя паспрабуйце разгледзець за ўласнай расслабленасцю і задаволенасцю магчымыя падводныя камяні і граблі. Іх, зразумела, лепш пакінуць убаку. Не разлічвайце на хуткае рашэнне праблем. Нават калі поўна памочнікаў, пастарайцеся, каб стратэгія дзеянняў была распрацавана асабіста вамі.

ДЗЕВА. Тыдзень поўны разнастайных падзей, клопатаў і мітусні. У некаторых сітуацыях разабрацца будзе нялёгка. Магчыма, варта адкласці гэтыя спробы? І праблемы пачнуць незаўважна самі знікаць. Бліжэй да выхадных стане шмат новых кантактаў і нечаканых сустрэч. Інтуіцыя і пачуццё такту дазволюць вам зрабіць найлепшае ўражанне. Выхадныя правядзіце на дачы.

ШАЛІ. Надыходзіць спрыяльны перыяд. Вам нават крыху не па сабе ад дабрабыту, які зваліўся на вас. Важныя падзеі могуць адбыцца ў дзелавым жыцці. Чакайце кар'ернага росту. Але не забывайце і пра паўсядзённыя сямейныя справы. Каханы чалавек парадзе дарагім падарункам. Не заставайцеся ў даўгу, устройце романтичную вячэру.

СКАРПІЁН. На гэтым тыдні вы будзеце падсвядома імкнуцца да таго, каб скінуць кайданы доўгу і жыць так, як хочацца. Вы заслужылі шчасце. І лёс дасць шанц усё памяншаць і арганізаваць найлепшым чынам. У каханні ўсё ўзаемна і гарача, гарантавана бурна незабыўныя пачуццё і задавальненні. Вы цяпер здольныя згладзіць практычна любы канфліктныя сітуацыі і атрымліваць асалоду ад жыцця.

СТРАЛЕЦ. З'явіцца шанц дамагчыся поспеху, атрымаць прыбытак, замацаваць свае дасягненні.

Паспрабуйце не захапляцца самакрытыкай. Ды і да іншых не прыдзірайцеся, вы можаце засмуціць папрокамі каханага чалавека, а заадно і сапсаваць адносіны з блізкімі людзьмі. У першай палове тыдня магчымыя перагрузкі на рабоце, зрэшты, іх добра аплацяць. У выхадныя не давядзецца скардзіцца на настрой і самаадчуванне.

КАЗЯРОГ. Пажадана не пераадольваць зараз бурныя парогі, а спакойна плыць па рацэ ці заставацца ў ціхай затоцы. Вам не патрэбныя перамены, авантурныя гісторыі і рызыкоўныя праекты. У панядзелак на рабоце могуць узнікнуць непрыемныя праблемы. На аўторак плануецца канструктыўную размову з начальствам, агучыце на нарадзе свае ідэі. У чацвер нечаканыя госці прынясуць клопаты, але пры гэтым даставяць нямала радасці. Бліжэй да выхадных магчымыя сваркі ў сям'і, праявіце цяроўнасць.

ВАДАЛІЎ. Здаецца, у мастацтве знаходжанне кампрамісаў роўных вам не будзе. Так што паспрабуйце не адыходзіць ад цяжкай размовы, яна дапаможа ўнесці яскасць у адносіны. У другой палове тыдня вас, магчыма, паспрабуюць падмануць. Будзьце напачатку, паспрабуйце не трапіцца на кручок. Добра было б прыцішыць амбіцыі, інакш ваш аўтарытэт можа сур'ёзна пахіснуцца. У выхадныя будзьце разважлівыя ў сваіх расходах.

РЫБЫ. Тыдзень напружаны, але канструктыўны. Многае можаце паспець зрабіць. Вось толькі выкананне службовых планаў пагражае перашкодзіць ажыццяўленню асабістых задум. Сустрэчы, магчыма, прыйдзецца адмяніць. У чацвер лепш не душыць творчыя парывы, а пастарацца ажыццявіць іх. Верагодна, у канцы тыдня давядзецца вырашаць праблемы сваякоў. Ім патрэбны ваша падтрымка і дапамога, паспрабуйце не расчараваць.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск	4.54	21.19	16.25
Віцебск	4.37	21.06	16.29
Магілёў	4.44	21.09	16.25
Гомель	4.49	20.58	16.09
Гродна	5.11	21.33	16.22
Брэст	5.20	21.26	16.06

Месяц

Маладзік 22 мая.
Месяц у сузор'і Блізнят.


Імяніны

Пр. Таісія, Анісіма, Купрыяна, Сямёна, К. Іваны, Рэнаты, Міхала, Яна.



Фота Максіма ШАСТАКОВА.

ЗАЎТРА



Даты

23 МАЯ

1911 год — нарадзіўся Юрый Аляксеевіч Ягораў, беларускі архітэктар і даследчык архітэктуры, педагог, доктар мастацтвазнаўства, прафесар. У 1944—1948 гадах быў галоўным архітэктарам Мінска, у 1949—1954-м кіраваў архітэктурна-будаўнічым сектарам АН Беларусі, выкладаў у БПІ. Адзін з удзельнікаў распрацоўкі праектаў планіроўкі і забудовы цэнтра Мінска і яго галоўнага праспекта (цяпер праспект Незалежнасці). Аўтар даследаванняў па горадабудаўніцтве Беларусі.

1935 год — нарадзілася Ірына Мікалаеўна Сарокіна, артыстка балета, заслужаны дзеяч культуры Беларусі. У 1958—1974-м і 1978—2001 гадах — у Дзяржаўным тэатры оперы і балета Беларусі (у 1978—1991 гадах — рэжысёр, з 1996-га — памочнік мастацкага кіраўніка), з 1974-га — артыстка балета Беларускай філармоніі.

1990 год — на ваеннай базе «Лясная» ў Баранавіцкім раёне ліквідавана апошняя ракета тыпу Р-12 (СС-4).

1996 год — беларускі ваенны лётчык Уладзімір Карват здзейсніў подзвіг, цаной свайго жыцця прадухліўшы падзенне самалёта, што пацярпеў аварыю, на населеным пункце. Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 21 лістапада 1996 года ураджэнцу Брэста ваеннаму лётчыку 1-га класа,



са, начальніку ваенна-агнявой і тактычнай падрыхтоўкі авіяцыйнай базы (горад Баранавічы) падпалкоўніку Уладзіміру Мікалаевічу Карвату першаму ў краіне прысвоена званне Героя Беларусі (пасмяротна).

1790 год — нарадзіўся Жуль Себасц'ян Сэзар Дзюмон-Дзюрвіль, французскі падарожнік, мараплавец, акіянограф, афіцэр ваеннага флоту, вучоны-энцыклапедыст.

1885 год — нарадзіўся Мікалай Мікалаевіч Зубаў, рускі акіянолаг і палярны даследчык, інжынер-контрадмірал, доктар геалагічных навук, прафесар. Заснавальнік кафедры акіяналогіі ў Маскоўскім гідраметэаралагічным інстытуце і ў МДУ. Кіраўнік многіх арктычных экспедыцый. Адзін з заснавальнікаў навукі аб льдах. Аўтар навуковых прац па льдовым прагнозах у арктычных морах. Распрацоўваў вучэнне аб пралівах. У яго гонар названы заліў у Антарктыдзе.

1910 год — нарадзіўся Арці Шоу, амерыканскі джазавы кларнетыст, дырыжор, кампазітар і пісьменнік, адзін з найбуйнейшых музыкантаў «эры свінга».

1963 год — Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР кубінскаму рэвалюцыйнаму і палітычнаму дзеячу Фідэлю Кастра было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза.

АРЫСТОЦЕЛЬ:
«Лепш дасканалы зрабіць невялікую частку справы, чым зрабіць абы-як у дзесяць разоў больш».

Падзеі

23 МАЯ

1911 год — нарадзіўся Юрый Аляксеевіч Ягораў, беларускі архітэктар і даследчык архітэктуры, педагог, доктар мастацтвазнаўства, прафесар. У 1944—1948 гадах быў галоўным архітэктарам Мінска, у 1949—1954-м кіраваў архітэктурна-будаўнічым сектарам АН Беларусі, выкладаў у БПІ. Адзін з удзельнікаў распрацоўкі праектаў планіроўкі і забудовы цэнтра Мінска і яго галоўнага праспекта (цяпер праспект Незалежнасці). Аўтар даследаванняў па горадабудаўніцтве Беларусі.

1935 год — нарадзілася Ірына Мікалаеўна Сарокіна, артыстка балета, заслужаны дзеяч культуры Беларусі. У 1958—1974-м і 1978—2001 гадах — у Дзяржаўным тэатры оперы і балета Беларусі (у 1978—1991 гадах — рэжысёр, з 1996-га — памочнік мастацкага кіраўніка), з 1974-га — артыстка балета Беларускай філармоніі.

1990 год — на ваеннай базе «Лясная» ў Баранавіцкім раёне ліквідавана апошняя ракета тыпу Р-12 (СС-4).

1996 год — беларускі ваенны лётчык Уладзімір Карват здзейсніў подзвіг, цаной свайго жыцця прадухліўшы падзенне самалёта, што пацярпеў аварыю, на населеным пункце. Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 21 лістапада 1996 года ураджэнцу Брэста ваеннаму лётчыку 1-га класа,

Людзі

1911 год — нарадзіўся Юрый Аляксеевіч Ягораў, беларускі архітэктар і даследчык архітэктуры, педагог, доктар мастацтвазнаўства, прафесар. У 1944—1948 гадах быў галоўным архітэктарам Мінска, у 1949—1954-м кіраваў архітэктурна-будаўнічым сектарам АН Беларусі, выкладаў у БПІ. Адзін з удзельнікаў распрацоўкі праектаў планіроўкі і забудовы цэнтра Мінска і яго галоўнага праспекта (цяпер праспект Незалежнасці). Аўтар даследаванняў па горадабудаўніцтве Беларусі.

1790 год — нарадзіўся Жуль Себасц'ян Сэзар Дзюмон-Дзюрвіль, французскі падарожнік, мараплавец, акіянограф, афіцэр ваеннага флоту, вучоны-энцыклапедыст.

1885 год — нарадзіўся Мікалай Мікалаевіч Зубаў, рускі акіянолаг і палярны даследчык, інжынер-контрадмірал, доктар геалагічных навук, прафесар. Заснавальнік кафедры акіяналогіі ў Маскоўскім гідраметэаралагічным інстытуце і ў МДУ. Кіраўнік многіх арктычных экспедыцый. Адзін з заснавальнікаў навукі аб льдах. Аўтар навуковых прац па льдовым прагнозах у арктычных морах. Распрацоўваў вучэнне аб пралівах. У яго гонар названы заліў у Антарктыдзе.

1910 год — нарадзіўся Арці Шоу, амерыканскі джазавы кларнетыст, дырыжор, кампазітар і пісьменнік, адзін з найбуйнейшых музыкантаў «эры свінга».

1963 год — Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР кубінскаму рэвалюцыйнаму і палітычнаму дзеячу Фідэлю Кастра было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза.

АРЫСТОЦЕЛЬ:
«Лепш дасканалы зрабіць невялікую частку справы, чым зрабіць абы-як у дзесяць разоў больш».

